

пераклады

пераклады

Ніколаз Бараташвілі



...І што я шаптаць Табе, Божа, павінен?
Прымі і маўчаныне маё за малітву Табе...

Малітва, узынесеная да сінечы

Калі прыняць за існае, што пазія – найбольш любасная легенда людства, дык самым пасіянарным яе носьбітам на крамяністых скрыжалах Грузії паўстане Ніколаз Бараташвілі. Самотнік, вырваны з лёхаў нябыту і ўзынесены на съяную гару чалавечага духу Мтацмінду, а значыць, і на вяришыню сусьветнай лірыкі, ён назаўсёды застаўся бліскучым вершнікам Каўказу, а яго нястрымны і апантаны Мерані, як роўня незацуглянаму Пегасу – паслухмяны свайму – і толькі! – валадару:

*Імчиць і ляціць без дарог мой Мерані.
Злавесны груган вокам шлях замярае.
Нясіся наперад, Мерані, — няма рубяжсоў,
Мы змрочную душу вятрам зьберажом!*

Прадмова
і пераклад
з грузінскай –
Юркі ГОЛУБА.

«Паслья Шата Руставелі – на працягу амаль шасціста гадоў ніхто не ўздымаў грузінскую пазію да гэткай высокай нацыянальнай і агульначалавечай значнасці, да якой узыняў яе Ніколаз Бараташвілі», – слова высыпелі на пяры аднаго з бараташвілізнаўцаў напярэдадні

стаяцідзесяцігоддзя аўтара «Лёсу Грузії», яшчэ ў дауніх аналах мінулага стагоддзя. І тое сказана пра паэта, які, хутчэй за ёсё з боскай няласкі, ня ўбачыў пры жыцьці надрукаваным ніводнага ўласнага паэтычнага радка!

Ніколаз Бараташвілі нарадзіўся ў 1817 годзе ў Тблісі. Паходзіў з сям'і радавітага грузінскага князя, а па матчынай лініі быў нащадкам славутага цара Іраклія Другога і пляменынікам вядомага паэта-рамантыка Грыгола Арбеліані. Жыцьцё нярэдка ішло насуперак задумам і жаданням юнака. Яго бацька прамантасці набытак і зъядненеў, таму шлях выпускніку гімназіі Бараташвілі ва ўніверсітэт быў закрыты. З-за паламанай у дзяцінстве нагі не выпадала думаць і пра вайсковую кар'еру. Таму, каб матэрыйальна падтрымаць сям'ю, будучы апостал высокай паэзіі вымушаны быў служыць чыноўнікам у гэтак званай «Эксъпедыцыі суда і расправы», што аніяк не спрыяла памкненням рамантычнай души.

Навечны сълед пакінула ў души паэта няспраўджанае каханыне да князёўны Кацярыны Чаўчавадзэ, якой ён прысьвяціў і падараў цэлы смытак вершаў. Аднак, застаўшыся ў бліскучых радках Бараташвілі, каханая абраала мегрэльскага князя.

У 1844 годзе Бараташвілі быў прызначаны памочнікам начальніка Нахічэваньскага павету, а неўзабаве – пераведзены ў горад Ганджя (Азербайджан) на такую ж пасаду па службе. Там ён і памёр ад малярыі на дваццаць восьмым годзе жыцьця... Як тут ня ўспомніць нашага Максіма Багдановіча: два геніі, два бліскавічныя лёсы...

Літаратурная спадчына Ніколаза Бараташвілі — усяго каля чатырох дзясяткаў вершаў, паэма «Лёс Грузії», нешта з дваццаць асабістых лістоў. У адным з іх (да сваячкі) паэт скрушина пісаў: «Жыцьцё абрыйдла мне, такая цяжкая адзінота. Уяві сабе, Маіко, горыч чалавека, у якога ёсьць і бацька, і маці, і сястра, шмат сваякоў, і ўсё ж ён цураецца ўсіх і асірацелы ў гэтым поўным і вялізным съвеце. Тыя, хто здаваўся мне ўзвышанымі – бяздушныя; хто здаваўся надзеленым звышталентам – нават ня мае разуму; сълёзы, што здаваліся съяззамі спагады, выявай цудоўнай души – паток крывадушнасці, краплі страшнай атруты! Дзе прытуліць адзінокую душу, куды прыхінуць галаву?»

Але побач з адчайным зьняверам у лістраваньні знаходзім і антагонічны верш, які зорыцца, калі хочаце, яго родавай нябесна-вызначальнай пячаткай. Ён – пра «сіні колер – неба звон...», пра «высокі съвет», куды кліча мара: «там няма ў каханыні дна! І сінечы глыб відна...»

Ніколаз Бараташвілі... Малітва, узынесеная да сінечы.

САЛАВЕЙ НАД РУЖАЙ

Пяяў для ружы салавей.
Калі на лісьце ўпалі росы,
Казаў ёй: “Сум ты мой разьвей –
Жадаю твой пабачыць росквіт.”

Ён нанач пеў. А ноччу гай
Гайдала зорная калыска.
Замоўк салоўка. Поўні ўскрай
Паплыў бутонаў водар чисты.
Пяюн у стоме задрамаў,

Ды сны адпрэчыла дзяньніца,
І ён жахнуўся нездарма:
Пялёсткі долу ўпалі ніцма.

У жальбе сылёз стрымаць ня мог,
Лятаў, нібы над месцам лобным.
Красу гаротны не зъярог,
Ён клікаў птушак на жалобу.

“Я ружу песьціў дзень і ноч,
Ахвяраваў жыцьцём і песьняй.
А квет сышоў раптоўна з воч,
І больш ня здолее ўваскрэснуць”.

ЧАНГУРЫ

Твае галашэнні – паломнікі суму –
За горла хапаюць няўцешную думу
І ў бездань былога шпурляюць.

Чангуры, скажы, ці змагу калі-небудзь
Пачуць тваю ўцеху пад полагам неба
І сэрца ад болю адвесьці?

Ці ўсьмешку тваю зноў дарэмна шукаю,
Дзе б радасць твая шалясьцела шаўкамі!
Ды скаргі ад струнаў – ня знак дабравесьця.

МАЯ МАЛІТВА

О Божа, як бацька, зъянрніся да грэшнага сына
І пал яго, злом падбухтораны, сам супыні.
Няўжо так бацькоўскае сэрца бяз жалю застыне,
Калі небясьпека на сына імчыць на шалёным кані?

Заступнік, няўжо Ты надзеі маёй адрачыся прымусіш:
Аднойчы нявінны Адам Твой завет занядбаў
І раю вабноты аддаў у ахвяру спакусе
Ды зьведаў з таго незвычайную з райскіх забаў.

О сэрца прадвеснік, ягоных глыбіняў
Сягаеш за думку маю Ты раней і глыбей.
І што я шаптаць Табе болей павінен?
Прымі і маўчанье маё за малітву Табе.

КНЯЗЁҮНЕ КАЦЯРЫНЕ ЧАЎЧАВАДЗЭ

Ты голасам залучана
 Для съпеву мілагучнага.
 Съяцту ў тваім паглядзе
 Душы насьцежу браму,
 Усьмешка гоіць драму
 Трывог на даляглядзе.

Дзе сумам съвет завесіла,
 З тваім прыходам весела.
 I зноўку ўцехі словы
 Купаюцца ў лагодзе,
 Яны любой нагодзе
 Даюць акрас вясновы.

Памру – ды будзе помніцца
 Да голасу паломніцтва:
 Як “Ружу і салоўку”¹
 Твая пяшчота пела.
 Паэта сэрца мела
 Да зор тады вандроўку.

* * *

Прымеа кудзеркі твае
 Грудзей бялюткая паляна
 I мне надзею падае,
 I засыць вочы, як пагляну.
 Кранае вецер валасы
 I зь імі песыціцца прыгожа,
 Аж сълепнуць вочы ад красы,
 А рэўнасьць вытрываць ня можа.

* * *

Сіні колер – неба звон –
 Колер найдзівосных дзён.
 Пазъбягаў дзіцём забаў,
 Бо сінечу ўпадабаў.
 Хоць съціскае грудзі лёд,
 Кроў змаглася ад нягод,
 Сіні фарбам і гадам
 У ахвяру не аддам.

¹Раманс на слова A. Чаўчавадзэ.

Ён цудоўны і апроч –
 Мае ласку любых воч.
 Патануць спакусна ў іх,
 Паднябесна маладых.
 Мара, нібы запавет,
 У высокі кліча съвет,
 Там няма ў каханьні дна
 І сінечы глыб відна.
 А памру – тваіх навек
 Сылёз ня ўбачу з-пад павек.
 Неба сінь заместа сылёз
 Твар аблые чарай рос.
 На магіле не на зман
 Сам пасьцелецца туман.
 І памкнецца сіні дым
 Па-над іменем майм.

МАГІЛА ЦАРА ІРАКЛІЯ

Князю М. П-чу Баратаеву

Укленчу над магілай, слаўны цар!
 Съяззамі акраплю яе, нібы алтар.
 Каб здолеў з-пад аблогі ўстаць твой ценъ
 І глянуць на Картлі – нібы ў тварэнъня дзень.
 Праворочы ты пакінуў запавет,
 Дзе наказаў айчыне шлях ад бед.
 І думам царавым – цара прасъцяг,
 І мы, твае сыны – цябе працяг.
 А тыя, што выгнанъня мелі лёс,
 Вяртаюць скарбы да сваіх нябёс.
 Нясуць зярнят прыгоршчы ў родны край:
 Сасыпее з іх, няйначай, ураджай.
 На поўначы, прамёрзлай навылёт,
 Душой гарачай растапілі лёд.
 І там, дзе сіла наша падымала меч,
 Цяпер атресылі звяягу з вольных плеч.
 Прыщіх Касыпійскай хвалі бурны шал,
 Не пагражаютъ блізка нам за валам вал.
 І Чарнамор’е шле таксама поціск свой
 Замест прыблудаў, здольных на разбой.

Спакойна сыпі, дзе съвет у бітвах глух,
 Іверыі нязломнай цвёрды дух.
 Ты нас над Грузіяй усіх узынёс
 Каля грабніцы, складзенай са сылёз.